



ДУЭТ
ПАЭТА-ПЕСЕННІКА
АЛЕГА ЖУКАВА

Сямейная
газета

ЯК
ПЕРААДОЛЕЦЬ
СУЗАЛЕЖНАСЦЬ

Сямейная
газета



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

8

КАСТРЫЧНІКА 2020 г.

ЧАЦВЕР

№ 196 (29310)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Вольга КАЗЛОВІЧ,
прэс-сакратар
Міністэрства энергетыкі:**

«Беларусь своечасова і ў поўным аб'ёме выконвае свае абавязальствы па транзіце расійскага газу ў Еўропу ў рамках дзеючых двухбаковых пагадненняў. Інфармацыя пра «нейкія рызыкі» і «магчымыя збоі ў транзіце» не мае пад сабой ніякіх падстаў. У Мінэнерга разлічваюць, што прадстаўнікі міжнароднай бізнес-супольнасці змогуць аб'ектыўна ацаніць сітуацыю і зрабіць высновы на аснове канкрэтных фактаў».



КОРАТКА

• Верасень-2020 у свеце стаў самым цёплым за ўсю гісторыю. Ён на планеце быў на 0,08 градуса цяплейшы за верасень 2016-га, калі ўстаноўлены папярэдні рэкорд.



• «Белавія» працягнула прыпыненне рэйсаў у Ларнаку да 24 кастрычніка.

• Памятны камень на месцы будаўніцтва новай званіцы заклалі ў Жыровіцкім манастыры.

• Праграму беларускага кіно ўпершыню прадставілі на кінафестывалі «Паўночнае ззянне».

• Пры лабавых сутыкненнях на дарогах Брэскай вобласці з пачатку года загінулі 9 чалавек.

• Беларусы ў студзені — верасні купілі валюты на \$1,55 млрд больш, чым прадалі.

• Ва ўніверсітэце МНС пачаў працаваць медыя-цэнтр.

Паром на ціхай рацэ



Адзін з нямногіх паромаў, што засталіся на рэках нашай краіны, ходзіць па Дзвіне ў самым маленькім беларускім горадзе Дзісне. Ён з'яўляецца часткай дарогі, якая злучае Мёрскі і Верхнядзвінскі раёны. Судна абслугоўвае дзяжурная вахта ДРБУ-203 «Каралеўскія».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Вандроўка патрыёта

ПАДАРОЖЖА Ў ПОРТ-АРТУР, або Праменад па сацыялцы

У Бабруйску нават дамы расказваюць гісторыі пра сваіх былых гаспадароў



Калі лёс дае вам шанц завітаць у Бабруйск, не адмаўляйцеся ад паездкі ні ў якім разе. Нават, калі сіноптыкі абяцаюць працяглы дажджы, а тэлефон раптоўна выходзіць са строю. Гэта нават да лепшага. Не трэба будзе адказваць на абавязковыя званкі і адцягваць сваю ўвагу ад галоўнага. Бабруйск патрабуе поўнай самааддачы, каб госяц акнуўся ў яго рэальнасць з галавой і стаў ну хоць бы на час знаходжання ў ім часткай горада. Я ведаю, што кажу. У першы ж дзень сваёй двухдзённай вандроўкі я незнарок утапіла свой мабільнік і спачатку думала, што страціла сувязь з усім светам. Але хутка зразумела, што ў Бабруйску можна лёгка абысціся без тэлефона. Тут вельмі добра разыхліваюцца людзі. Яны вам не дадуць прапасці.

СТАР. 13

Камунальныя стасункі

ПАШПАРТЫ ДЛЯ ЗІМЫ І ЭЛЕКТРАКАЦЁЛ ЗАМЕСТ ПЕЧЫ

**Камунальнікі і жыхары
рыхтуюцца да халадоў**

Сумесь для пасыпання дарог Беларусі ўзімку на 95 % складаецца з пяску, а соль выкарыстоўваюць толькі падчас галалёдзіцы. У 16 дамах людзі пагадзіліся павысіць энергаэфектыўнасць сваіх будынкаў, дадаўшы да бюджэтных сродкаў уласныя грошы, а 100 хат памянлі пачное ацяпленне на электрычнае. Пашпарты гатоўнасці да зімы 1 кастрычніка атрымалі ўсе крыніцы цеплаэнергіі і спажывуцы цяпла (жыллёвы фонд) рэспублікі. Пра гэта і іншае на прэс-канферэнцыі пра падрыхтоўку краіны да зімы расказалі спецыялісты.

ІПУ І ЭНЕРГАЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

Падчас падрыхтоўкі да асенне-зімовага сезона аб'екты ЖКГ кожны тыдзень кантраляваліся па 13 асноўных паказчыках і штомесца — па 90 іншых пазіцыях. У камунальнікаў зроблены ўсе неабходныя запасы рэсурсаў і пясчана-саяных сумесяў. Пакуль дазваляе надвор'е, рамонтуюць дахі, сцэнавыя стыкі (іх гатоўнасць дасягае 90 %), завяршаецца капітальны рамонт жылля, паведаміў Андрэй РАМАШКА, начальнік упраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства ЖКГ:

— Актыўна развіваецца кірунак арганізацыі разлікаў за цяпло па індывідуальных прыборах уліку (ІПУ). Такіх спажывцоў яшчэ ў 2017—2018 гг. было 90 тысяч, а летась — ужо 120 тысяч, і ў гэтым годзе, чакаецца, іх стане яшчэ больш. Гэта тлумачыцца тым, што ў 2019-м людзям прапанавалі зніжкі за выкарыстанне індывідуальных прыбораў рэгулявання цеплаэнергіі і разлік па іх.

СТАР. 2

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008